




2022 год  
ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО  
ИЗДАНИЯ

Сведения из архива  
Национальной книжной палаты Беларуси



Книга, как и человек, имеет дату рождения – год, когда она впервые была опубликована. И, соответственно, у книг бывают юбилеи, а они, как известно, являются своеобразными катализаторами воспоминаний и служат поводом для того, чтобы обратить внимание на выдающиеся страницы истории литературы и книгопечатания да и вообще оценить «базу данных» культурного наследия, осмыслить ее уникальность.

В этой рубрике представлена информация о художественных произведениях классиков белорусской литературы, первые издания которых хранятся в архиве Национальной книжной палаты Беларуси и для которых 2022 год является юбилейным.

# 90 лет


**Чорны, К. Бацькаўшчына / К. Чорны. – Мінск : ЛіМ ДВБ, 1932. – 156 с.**

Одно из лучших произведений Кузьмы Черного (настоящее имя – Николай Карлович Романовский, 1900–1944).

Книга печаталась в Минске в типографии имени Сталина (сегодня РУП «Издательство Белорусский дом печати»). Сдана в набор 20.03.1932 г., а подписана к печати 16.06.1932 г.

Издание вышло в твердом переплете без иллюстраций.

Тираж – 3 000 экземпляров.



# 90 лет

В романе «Отечество» отражены изменения в жизни общества, происходившие в начале XX века. Главный герой – сын ткача-повстанца из Силезии крестьянин Леопольд Гушка. Всю свою жизнь он вынужден служить батраком у барина, зависеть от него. Леопольд мечтает о «двух десятинах», чтобы «по-человечески пожить» и «ни на чью милость не опираться». С целью добыть деньги на первый земельный надел Леопольд продает все до последней миски из дома... и попадает в кабалу к кулаку Сурвиле. Только после революции Леопольд исполнил мечту. Он получил несколько десятин каменистой неудобницы и начал работать на ней как заклятый. Но время изменилось, и герой произведения становится борцом за новый строй. Он отдает в коммуну свой земельный надел. На последних страницах романа Леопольд предстает как председатель колхоза, руководитель заседания районного съезда Советов.

Как отмечают современные критики, логика развития характера Леопольда явно нарушается. И с сегодняшней точки зрения такое поведение удивляет, кажется нелогичным и необъяснимым. Этим поступком герой произведения как бы перечеркивает свою прежнюю жизненную программу.




# 90 лет

«Черному хотелось показать, как страдал человек, отдавая свои силы чужой земле, как корчевал невозделанный участок дернистого поля, сколько в нем силы духа и желания жить по-человечески, как он сразу воспрял духом, едва открылась перед ним возможность стать твердо на свои ноги и быть хозяином на земле. Хотелось писателю показать и то, как постепенно избавлялся его герой от многих предрассудков, в которые он длительное время верил, как избавлялся от прежних представлений и напрасных надежд и как становился сознательным участником великих революционных событий».

М. Тычина


# 90 лет

Прежде чем выйти отдельным изданием, произведение «Отечество» публиковалось частями в литературно-художественном журнале «Узвышша» в номерах 4–9 за 1931 год.




# 90 лет


По мотивам романа «Отечество» Кузьма Черный написал одноименную пьесу, которая была поставлена режиссером Львом Литвиновым 7 ноября 1932 г. на сцене Белорусского государственного театра (сейчас Национальный академический театр имени Янки Купалы) и получила много положительных отзывов и рецензий.



*Роль главного героя Леопольда Гушки в спектакле исполнял Владимир Владомирский.*



*Роль Мазовецкого в спектакле исполнял Генрих Григонис.*



Прочесть роман Кузьмы Черного «Отечество» на белорусском языке можно на сайте электронной библиотеки «Беларуская палічка»:

[https://knihi.com/Kuzma\\_Corny/Vackauscyna\\_scan.html](https://knihi.com/Kuzma_Corny/Vackauscyna_scan.html).

А на этой странице библиотеки можно познакомиться с анализом романа «Отечество», сделанным Иваном Мележем:

[https://knihi.com/Ivan\\_Mielez/Pra\\_tvorcasc\\_Kuzmy\\_Cornaha.html](https://knihi.com/Ivan_Mielez/Pra_tvorcasc_Kuzmy_Cornaha.html).

2022 год  
ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ